

ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ
МІНІСТЭРСТВА АБАРОНЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

З А П Р А Ш А Ю Ц Ь

прыняць удзел

у Міжнароднай навуковай канферэнцыі «1945. Год Вялікай Перамогі»
(75-годдзю Вялікай Перамогі прысвячаецца)

Праблемнае поле канферэнцыі:

1. Сучасныя навуковыя падыходы да асвятлення праблем гісторыі Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў: пытанні гістарыяграфіі і крыніцазнаўства.
2. Беларусь у сістэме міжнародных адносін напярэдадні і ў гады Другой сусветнай вайны.
3. Савецкае ваеннае мастацтва ў перыяд Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў.
4. Уклад беларускага народа ў разгром фашысцкай Германіі, мілітарысцкай Японіі. Военачальнікі беларусы і ўраджэнцы Беларусі.
5. Баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі летам 1941 года.
6. Прадстаўнікі савецкіх рэспублік у баях з германскімі акупантамі ў 1941 – 1944 гг. на тэрыторыі Беларусі.
7. Нацысцкі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі: генацыд, эканамічная палітыка, прапаганда.
8. Ваенная штодзённасць. Культурнае і духоўнае жыццё насельніцтва. Канфесіі Беларусі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны.
9. Антыфашысцкая барацьба на тэрыторыі Беларусі: партызанскі рух і падпольная дзейнасць. Баявое ўзаемадзеянне Чырвонай арміі і беларускіх партызан.
10. Баявая садружнасць партызан Беларусі, Расіі, Украіны, Малдовы, Латвіі, Літвы.
11. Беларусы – удзельнікі партызанскага руху на акупаванай тэрыторыі іншых рэспублік СССР. Удзел беларусаў у еўрапейскім Супраціве.
12. Замежныя грамадзяне ў партызанскім руху Беларусі.
13. Антысавецкія узброеныя фарміраванні на тэрыторыі Беларусі ў час вайны.
14. Асаблівасці антыфашысцкага супраціву на тэрыторыі заходніх абласцей Беларусі.
15. Беларусы ў савецкім тыле.
16. Беларусь у пасляакупацыйны ваенны перыяд (восень 1943 г. – вясна 1945 года)
17. Мастацка-філасофскае асэнсаванне падзей Вялікай Айчыннай вайны ў беларускай літаратуры.

18. Памяць аб падзеях і героях вызвалення Беларусі, партызанах і падпольшчыках, ахвярах вайны.

19. Гісторыя Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў у вучэбна-выхаваўчым працэсе ў школах, сярэдніх спецыяльных навучальных установах, ВНУ.

Час правядзення канферэнцыі: 5–6 мая 2020 г.

Месца правядзення канферэнцыі: Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Рэгламент: выступы на пленарным пасяджэнні да 20 хвілін, на секцыях – да 15 хвілін.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

Тэрмін падачы заяўкі і электроннага варыянта тэксту даклада: да 20 красавіка 2020 г. У заяўцы пазначыць: прозвішча, імя, імя па бацьку, навуковую ступень, навуковае званне, назву даклада, месца працы, рабочы адрас, працоўны і мабільны тэлефоны, e-mail, неабходнасць браніравання гасцініцы і забеспячэння мультымедынай тэхнікай. Поўная форма заяўкі змяшчаецца ў дадатку 1.

Тэкст даклада аб'ёмам да 0,5 д.а., не больш за 20 тыс. знакаў, афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь. Рэзюмэ на беларускай, рускай і англійскай мовах. Параметры фарматавання: палі – 20 мм; без нумарацыі старонак. Параметры тэксту: фармат файла – doc, docx, rtf, шрыфт – Times New Roman, кегль – 14, інтэрвал – паўтарачны (1,5). Узор афармлення даклада змешчаны ў дадатку 2.

Заяўка і электронны варыянт тэксту высылаецца на электронную пошту: voenhistbel@mail.ru. Раздрукаваны варыянт тэксту падаецца ў аргкамітэт да 6 мая 2020 г. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.

Аплата праезду, харчавання і пражывання – за кошт камандзіруючай арганізацыі.

Кантакты: 220072 г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, адзел ваеннай гісторыі Беларусі: Літвін Аляксей Міхайлавіч, тэл. (017) 284-24-21, e-mail: voenhistbel@mail.ru; факс (017) 284-18-70

Дадатак 1.

Форма заяўкі

Прашу ўключыць мой даклад у праграму Міжнароднай навуковай канферэнцыі «1945. Год Вялікай Перамогі» (75-годдзю Вялікай Перамогі прысвячаецца)

Прозвішча, імя, імя па бацьку	
Назва даклада	
Месца працы ці вучобы (поўная назва ўстановы ці яе падраздзялення)	
Пасада	
Вучоная ступень	
Вучоная званне	
Праблематыка (пазначыць № раздзела з праблемнага поля)	
Выкарыстанне тэхнічных сродкаў (калі так, то паказаць якія)	
Адрас для сувязі (+ індэкс)	
тэлефон	
E-mail	
Форма ўдзелу (вочная / завочная)	

Дадатак 2

Прыклад афармлення

УДК

Назва даклада

Іваноў І.І. (Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка», г. Мінск, Беларусь)

Тэкст даклада [1, с. 18–19].

Літаратура:

1. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941–1945: Энцыкл. / Беларус. Сав. Энцыкл.; рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд) і інш. – Мінск: БелСЭ, 1990. – 680 с.